

Надзея ПАРЧУК, г. Брэст

Вечныя агні

Гараць кахання вечныя агні.

Іх не патушыць лівень альбо вецер.
Паўсюль, куды навокал ні зірні,
Яны зіхцяць, нязгасныя, па свеце...

Іх гэтак многа ясных паміж нас,
Нібыта зор у высях асвячоных,
Бы каласоў у полі ў жніўны час,
Прамністым сонцам ішодра
залаочоных.

Пакуль Зямля плаве паміж планет –
Не перастане, будзе жыць каханне.
З любою мудры Бог ствараў Сусвет,
З любою жыць – паслаў нам
заявічанне.

Белы ранак

Які спакой! І ўжо не спіш...
Зноў ранак белы ўліўся ў хату,
І ты няубачаны стаіш,
Анёл-ахоунік мой крылаты.

Цябе заўважыць нельга мне,
Але прысутнасць адчуваю.

Ты – Божых высяў пасланец,
Які мяне аберагае.

Ты ад мяне не адлятай –
Ні ўдзень, ні ў сонны позні вечар,
Святыя крылы расхінай,
Ратуй ад крыўды чалавечай.

Роднай Беларусі

Я сваёй Беларусі да зямлі пакланяся
І признаюся ічыра ў каторы ўжо раз,
Што ўранні і ўвечар з чыстым сэрцам
малюся,
Каб яна працвітала і мужнела шточас.

Нібы сейбіт у полі, нестамлена
ішчырую,
Сею зерне любові, каб ішчаслівым быў
лес.

За яе, дарагую, малітоўна прашу я
Бласлаўлення святога ў высокіх нябес.

Я сваёй Беларуссю ўсё жыццё ганаруся
І шаную бы маці дарагую сваю,
У любові даччынай толькі ёй признаюся,
Ёй адзінай на свеце звонка песні пяю...